

ЯНУШЭВІЧ І.І. ЗМЕНА СТАНОВІЩА КАНФЕСІЙ У БЕЛАРУСІ (1917-1929 гг.)

(БДУ, Мінск)

Кардынальныя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў Расіі пасля рэвалюцыйных падзеяў 1917 г. выклікалі значныя змены ў канфесійнай сітуацыі краіны. У праграмных дакументах новага атэістычна настроенага палітычнага кіраўніцтва рэлігіі і царкве адводзілася роля імкліва знікаючых грамадскіх інстытутаў. Змагацца адначасова з усімі рэлігійнымі арганізацыямі бальшавікі не мелі магчымасці. Галоўным іх палітычным праціўнікам стала Руская праваслаўная царква (РПЦ), заявіўшая аб сваім непрыніціці гвалтоўнага захопу ўлады. Афіцыйна да 1914 г. у Расійскай імперыі налічвалася 130 праваслаўных епіскапаў, больш 50 000 святараў і дыяконаў, 48 000 прыходскіх храмаў, 35 000 школаў і 58 семінарый, каля 1 000 манастыроў [12, с. 35]. У беларускіх губернях дзейнічалі 2693 царквы, 21 мужчынскіх і 14 жаночых манастыроў, каля 2000 царкоўнапрыходскіх школ, 3 духоўныя семінары. Праваслаўная царква мела да рэвалюцыі статус дзяржаўнай і атрымлівала некаторыя перавагі перад іншымі культамі.

Прамых звестак аб антыцаркоўнай дзейнасці савецкай дзяржавы ў Беларусі ў другой палове 1918 г. - першай палове 1920 г. няма, абых можна меркаваць па падзеях у краіне Саветаў у цэлым. Прыфрантавая зона, частая змена рэжымаў, баявыя дзеянні накладывалі на паводзіны салдатаў усіх армій адбітак адмысловай бес tactoўнасці ў дачыненні і да народа Беларусі, і да яе святыняў. Епіскап Мінскі і Слуцкі Георгій, выступіўшы з асуджэннем дзеянняў бальшавікоў, быў вымушаны пакінуць краіну разам з адступаючымі немцамі. Мінскую епархію ўзначаліў епіскап Мельхіседэк. Нягледзячы на антыправаслаўную атаку, Царква практычна поўнасцю захавала сваю арганізацыйную структуру і ўяўляла сабой для ўлад небяспечнага палітычнага праціўніка. У дадатак да адміністратыўнага ціску і атэістычнай дзейнасці кампетэнтнымі органамі праводзіцца шэраг мерапрыемстваў з мэтай падначаліць яе сваім указанням з дапамогай стымулявання расколу і перадачы кіравання ў рукі лаяльнага святарства. Непахісны патрыярх Ціхан быў арыштаваны. Прасавецкі настроенная група духовенства, выступаўшая пад лозунгам абнаўлення царквы і атрымаўшая за гэта сваю назуву - абнаўленцы, захапіла царкоўную ўладу. Было створана абнаўленчанскае Вышэйшае царкоўнае ўпраўлінне (ВЦУ).

Атрымаўшы вышэйшую царкоўную ўладу, абнаўленцы пачалі жорстка распраўляцца з не жадаючымі прызнаваць іх епіскапамі. Да ліпеня 1922 г. 37 з 73 епархій перайшлі пад кіраванне ВЦУ. У чэрвені 1922 г. з Мельхіседэкам была праведзена адпаведная размова ў ДПУ, пасля якой Сакратар ЦК КП(б)Б У. Багуцкі ў лісце І. Сталіну зрабіў вывод: "Мы лічым, што Мельхіседэка пры ўмелым падыходзе можна

выкарыстаць у барацьбе з рэакцыйным духавенствам" [2, с. 235]. Сітуацыя складалася вельмі заблытаная і разабрацца ў сутнасці праходзячых у Маскве падзея было няпроста. Пагроза вынясення смяротнага прысуду патрыярху Ціхану, передача ім канцэлярыі Патрыярхіі абнаўленцам, падтрымка ВЦУ некаторымі аўтарытэтнейшымі іерархамі Царквы, ды і ціск мясцовых улад вымусілі Мельхісэдэка прызнаць новае кіраўніцтва ў чэрвені 1922 г. Аднак, зразумеўшы значэнне мяркуемых рэформаў Царквы, маючых мэтай на пачатковым этапе падначаленне свецкім уладам, а ў далейшым поўнае разбурэнне РПЦ у СССР, епіскап пачынае шукаць выйсце з крытычнай сітуацыі.

Адначасова група беларускіх святароў і грамадскіх дзеячаў (протаіерэі Ст. Кульчікі і У. Біруля, Якуб Колас, прафесар А. Савіч і інш.) ставіць пытанне аб аўтаноміі Царквы, якая дазваляла па царкоўных законах пазбегнуць падначаленасці Маскве, а на той момант ВЦУ, і напрамую звязвацца з Усяленскім Патрыярхам. 10 ліпеня 1922 г. у Мінскім Кафедральным Саборы было заяўлена аб абвяшчэнні аўтаноміі Беларускай царквы. Стваралася Беларуская мітраполія на тэрыторыі БССР. Епіскап Мельхісэдэк названы мітрапалітам Мінскім і Беларускім.

Мітрапаліт усяляк стараўся пазбягаць ганебных і гібельных для Праваслаўнай царквы контактаў з абнаўленцамі. Кіраўніцтва ДПУ Беларусі, дакладна разгледзеўшы ўяўнага абнаўленца, у жніўні 1922 г. пачынае правядзенне мерапрыемстваў па падтрыманні раскола ў РПЦ. ДПУ выдала адпаведнае цыркулярнае распараджэнне ўсім павятовым аддзелам. У ім прадпісвалася выявіць "прыдатных для працы святароў, арганізаваць іх у групы і усяляк стымуляваць далучэнне да яго астатняга духавенства" [10, ф.4, оп. 1, д. 489, л. 81]. Аднак прыхільнікаў абнаўленчага руху ў БССР практычна не было.

Для аказання ціску на святароў і мітрапаліта арганізоўваецца кампанія іх фізічнага знішчэння. Асноўным абвінавачваннем, які ні дзіёна, было супраціўленне канфіскацыям царкоўных вартасцяў. На падставе яго было растраліяна ў 1922 г. у Бабруйскім павеце – 29 клірыкаў, у Мінскім – 49. Гэта прытым, што быў зафіксаваны толькі адзіны выпадак супраціўлення канфіскацыям. Першая палова 1923 г. – час моцнай атакі на ціханаўскую Царкву. Ствараемыя ўпаўнаважанымі ВЦУ пры падтрымцы ўладаў абнаўленческія групы былі нешматлікі і надзвычай няўстойлівы. Адна з такіх груп, створаная ў Бабруйску, складалася з 12 чалавек, прычым 8 з іх улічваліся фармальна. 1923 г. праходзіў пад лозунгам узбуйнення БССР. На планаваных да далучэння тэрыторыях абнаўленцы мелі больш моцнае становішча, асабліва ў Магілёўскай епархіі. 21 снежня 1924 г. у Мінску адбылася нарада абнаўленческіх епархіальных упраўленняў. На ім было заяўлена аб "неабходнасці справы арганізацыі Беларускага царкоўнага жыцця ў свае руکі, не лічачыся з самавольнай Мінскай мітраполіяю і епіскапам Мельхісэдэкам" [132, с. 49]. Для легітымнасці ўзяцця царкоўнай улады абнаўленцы пачынаюць падрыхтоўку беларускага Сабора. Але яны

выдатна ўяўлялі рэальную расстаноўку сіл і ўсведамлялі, што без прыцягнення Мельхіседэка або часткі яго аднадумцаў ім не абысціся. Для рашэння гэтай праблемы спатрэбілася дзяржаўная падтрымка. ЦК КП(б)Б са згоды ДПУ даручыў Маразоўскаму правесці перамовы з Мельхіседэкам [10, ф. 15 оп. 28, д. 22, л. 20]. Мітрапаліт адхіліў прапановы аб супрацоўніцтве з абнаўленцамі. Па прадстаўленні НКУС Часовае Беларускае Бюро ЦК РКП(б) 3 мая 1924 г. прымае сакрэтную пастанову аб дазволе з'езду духавенства "Жывой царквы" у Магілёве. 17-19 мая 1924 г. там адбыўся першы Беларускі Абласны Царкоўны Сабор, аб'яднаўшы сабой епіскапаў Беларусі і некалькі дзесяткаў дэлегатаў клірыкаў і прыхажан з епархій увайшоўшых ва ўзбуйненую БССР. Усе рашэнні, прынімаемыя на гэтым з'ездзе, былі папярэдне ўзгоднены ў НКУС і адлюстроўвалі пункт погляду на рэлігійнае жыцце менавіта гэтага ведамства. Створаныя на Саборы Беларускі Праваслаўны Сінод, абласныя і акружныя ўпраўленні аўтойліся адзінай царкоўнай уладай і распаўсюджвалі сваю юрысдыкцыю на ўсю тэрыторыю БССР, а таксама быў абраны Беларускі мітрапаліт. Ім стаў былы епіскап Полацкі і Віцебскі Серафім. Да гэтага часу да абнаўленцаў належылі каля 500 прыходаў, гэта значыць крыху менш паловы ўсіх праваслаўных абшчын Беларускай мітраполіі.

Маральны і арганізацыйны падтрымкі "Жывой царкве" было недастаткова. Асноўная дапамога абнаўленцам у 1924 г. аказвалася ў захопе малітойных будынкаў, яшчэ прыналежных паплечнікам мітрапаліта Мельхіседэка. Улетку 1924 г. ДПУ пры садзейнічанні іншых дзяржорганаў пачынае кампанію па перадачы праваслаўных храмаў абнаўленчаскім абшчынам. Для паказу фармальнай законнасці мясцовым органам улады, Аддзелу культуры НКУС прадпісвалася ў вызначаных абнаўленцамі храмах правесці рэвізіі, скурпулёзна праверыць выкананне заключанага раней даговора і пры выяўленні малейшых заўваг даговор аб арэндзе са старым царкоўнапрыходскім саветам скасаваць і заключыць з "групай вернікаў прагрэсіўнай абнаўленчаскай абшчыны".

Пазіцыя беларускіх антырэлігійнікаў дазваляла, з аднога боку, не парушаць указанні Масквы аб перагібах у пытаннях "канфіскацыі дамоў культуры", паколькі яны не закрываліся поўнасцю, а толькі перадаваліся іншай абшчыне таго ж веравызнання, па-другое, звузіць зону ўплыву непахіснага мітрапаліта Мельхіседэка. Але правесці ў 1924 г. падобныя мерапрыемствы было праблематычна па прычыне супрацівы вернікаў і праваслаўнага кліру. Постаць мітрапаліта выклікае і ў абнаўленцаў, і ў АДПУ асабліва моцнае раздражэнне. Мельхіседэк не толькі адхіляе ўсе прапановы аб супрацоўніцтве з Беларускім Праваслаўным Сінодам, але і ўсё мацней заяўляе аб неабходнасці аўтакефаліі Беларускай праваслаўнай царквы для выратавання яе ад абнаўленчаскіх рэарганізацый.

Дзейнасць Мельхіседэка наносіла вялікую шкоду антырэлігійнай працы, таму Бюро ЦК КП(б)Б прыняло рашэнне аб ізоляцыі мітрапаліта ад кіравання Царквою. У жніўні 1924 г. яму і 8 "супольнікам" было

прад'яўлена абвінавачванне ва ўтойванні царкоўных вартасцяў у час іх канфіскацыі ў 1922 г. і правядзенне агітацыі з мэтай звяржэння савецкай улады. Справу разглядаў Вышэйшы суд БССР з 10 па 17 жніўня. Абвінавачванне спадзявалася, што паплечнікі мітрапаліта пад пагрозай рэпрэсій падцвердзяць яго кірующую ролю ў парушэнні савецкага заканадаўства. Гэтага не адбылося, і, па ўзгадненню з ЦК КП(б)Б, суд вынес прысуд гр-ну Паеўскаму – трывалы пазбаўлення волі ўмоўна.

Папярэджаючы рашэнне Вышэйшага суда па справе мітрапаліта Мельхісэдэка, "Жывая царква" выкарыстоўвае момант і арганізоўвае масавую пропагандысцкую працу. У Мінск прыязджаў абнаўленчаскі епіскап А. Увядзенскі. Ён чытаў даклады, прымай ўдзел у дыспутах з прадстаўнікамі Агітпропа ЦК КП(б)Б, вёў агітацыю за далейшае развіццё свайго руху ў Беларусі. 7 красавіка 1925 г. памёр патрыярх Ціхан. 11 красавіка абнаўленчаскі Сінод выступае да веруючых і кліру з заклікам аб'яднання праваслаўных абшчын на сваіх пазіцыях. Такую ж пропанову атрымаў і змешчаны пад хатнім арыштам Мельхісэдэк. І яму прабачыла б савецкая ўлада ўсе яго ранейшыя "грахі", калі б ён пагадзіўся, але мітрапаліт быў непахісны.

Адмова мітрапаліта шмат у чым і вызначыла рашэнне Бюро ЦК КП(б)Б ад 8 жніўня 1925 г. аб скліканні другога з'езда духавенства ў Магілёве. Па лініі ДПУ была дадзена "дырэктыва аб прыцягненні на Усебеларускі Памесны Сабор часткі ціханаўцаў" [10, ф. 4, оп. 3, д. 6, л. 257]. Бальшавікі спадзяваліся, што судовы працэс над Мельхісэдэкам зробіць яго паплечнікаў больш згодлівымі. Аднак гэтага не адбылося, мельхісэдэкаўцы засталіся адданымі свайму мітрапаліту. Такой пазіцыі спрыялі дзеянні, якасны і колькасны склад абнаўленчаскага духавенства. Яшчэ ў 1923 г. аддзяліўшыся ад ВЦУ епіскап Антаній даваў абнаўленцам наступную характарыстыку: "Да часу Сабора не засталося ні аднога п'яніцы, ні аднога пашляка, які не пралез бы ў царкоўнае кіраванне і не акрыў бы сябе цітулам або мітрай, наскочыўшы на архіерэйскія кафедры прама з п'яных дзяячкоў" [16, с. 217]. Такія ж абнаўленчаскія "місіянеры" і "святыя айцы" у 1925 г. блукалі па рэспубліцы. Асобай актыўнасцю вылучаўся "алкаголік і распутнік" архіерэй Даніл, які пад выглядам рэгістрацыі ўдзельнікаў сходаў парафіян збіраў подпісы за пераход абшчыны да абнаўленцаў [1]. Такія паводзіны не толькі ніяк не адпавядалі прадстаўленню народа аб праваслаўным святары, але і мелі паралелі з п'янствам, склонніцтвам, карцёжніцтвам некаторых савецкіх і партыйных кіраўнікоў на месцах [10, ф. 4, оп. 21, д. 19, л. 496; ф. 99, оп. 2, д. 95, л. 235]. Менавіта з такім з'явамі, выклікаючымі масавае незадавальненне насельніцтва, уптара змагаліся і ЦК УКП(б), і ЦК КП(б)Б, і ЦКК, разумеючы ўсю іх шкоднасць і згубнасць. І калі камуністамі і камсамольцамі па магчымасці прыцягвалі да дысціплінарнай адказнасці, то на абнаўленчаскага святара ўздзейнічаць было цяжка. Па-першае, кіраўніцтва абнаўленцаў у асноўным было схільным да тых жа заганаў, а, па-другое, адчуваўся

востры недахоп кадраў, выбіраць асабліва не прыходзілася. ДПУ і бальшавіцкімі прапагандыстамі такое становішча спраў выкарыстоўвалася як прыклад разлажэння і дэградацыі ўсяго праваслаўнага духавенства.

У часткі клірікаў усё выразней праглядвалая ідэя царкоўнай самастойнасці. Група святароў на чале з епіскапам Бабруйскім Філарэтам 10 жніўня 1927 г. на з'ездзе праваслаўнага кліру і вернікаў заявіла аб абвяшчэнні Беларускай Аўтакефальнай Царквы. Такі ход падзей быў не пажаданы для ўлад па шматлікіх прычынах. "Мельхісэдэкаўцаў" цяжэй было кантроліраваць і складаней упłyваць на іх праз вышэйшае царкоўнае кіраўніцтва. Аўтакефальная царква падначальвалася б непасрэдна Усяленскаму Патрыярху. Прыйзначэнне новых святароў павінна было праходзіць з ліку тых, хто падтрымліваў ідэю аўтакефаліі, а гэта значыць – з мясцовага духавенства. Усяго ў 1929 г. у БССР дзейнічала 1013 праваслаўных прыходаў. "Мельхісэдэкаўскіх" прыходаў налічвалася больш 400, а калі ўлічыць, што знешне прасавецкі настроенае абнаўленчаства Агітпроп называў "тактыкаю папоў, выступаючых у ролі выратавальнікаў царквы ад поўнага палітычнага краху...", то становіца ясна, што абедзве плыні аднолькава шкодныя. Царква – адчынены класавы вораг" [10, ф. 4, оп. 7, д. 122, л. 13].

Моцная антыправаслаўная атака новага палітычнага кіраўніцтва ў 1917 – 1919 гг. спрыяла часоваму абліягчэнню дзейнасці Рымскатаналіцкай царквы (РКЦ). У дарэвалюцыйны перыяд Каталіцкая царква ў Расійскай імперыі мела 12 дыяцэзій. Агульная колькасць веруючых католікаў, пражываючых на тэрыторыі Беларусі, складала каля 2,5 млн. чалавек. У 1917 г. была зроблена рэарганізацыя епархіяльной структуры Магілёўскага архідыяцеза, у склад якога былі ўключаны 6 епархій: Магілёўская, Мінская, Луцка-Жытомірская, Камянец-Падольская, Ковенская і Саратаўская. У 1917 г. была ўзноўлена дзейнасць Мінскага дыяцэза. Папа прыйзначыў яе біскупам ксяндза З. Лазінскага. У 1917 г. у 456 парафіях з 157 філіяламі і 162 капліцамі служылі 917 ксяндзоў. Найбольшая колькасць каталіцкіх храмаў знаходзілася ў Віцебскай і Віленскай губерніях, 229 і 172 адпаведна. 1 кастрычніка 1918 г. у Мінску была адчынена Каталіцкая духоўная семінарыя. Значна актыўізавалася ў гэты перыяд місіянерская дзейнасць. Безумоўна, улад падобная сітуацыя не магла не хваляваць. Тым больш што Ватыкан не толькі хадатайнічаў аб лёсе царскай сям'і, але і выступіў з асудджэннем, праводзімай савецкім кіраўніцтвам агрэсіўнай антыцаркоўнай атакі. У ноч з 16 на 17 красавіка 1919 г. быў арыштаваны Магілёўскі мітрапаліт Э. Роп. Пазней ён быў у парадку абмену адпраўлены ў Польшчу [8, с. 182]. У 1920 г. быў арыштаваны і мінскі біскуп З. Лазінскі. Пасля адзінаццаці месяцаў у Бутырках яму ўдалося з'ехаць у Навагрудак. Па выніках падпісання Рыжскага мірнага дагавору ў межах былога Мінскага дыяцэза засталося 7 дэканатаў, 55 парафій, каля 160 тыс. вернікаў і 14 ксяндзоў [11, с. 31].

Увесну-uletку 1922 г. узаемаадносіны савецкай улады з Рымската католіцкай царквою значна абвастрыліся ў сувязі з правядзеннем кампаніі па рабаванню храмаў і накіраваннем папай мемарандума Генуэзійской канферэнцыі. Папскі Прастол прапанаваў удзельнікам канферэнцыі заключыць з Расіяй пагадненне аб tym, што яна дае гарантыі поўнай волі сумлення ўсіх грамадзян, магчымасці выканання рэлігійных культав і абрадаў, звароту рэлігійным абшчынам рухомай маёmasці. Пераемніка Э. Ропа Я. Цепляка чакала тая ж доля, што і яго папярэдніка. Цепляку ставілася ў абвінавачванне тое, што ён даваў указанні духавенству не дазваляць стварэння "дващатак", не заключаць пагадненняў аб арэндзе царкоўнай маёmasці. Я. Цепляк і настаяцель касцёла св. Кацярыны ў Петраградзе К. Буткевіч былі прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Пастановай УЦВК 29 сакавіка 1923 г. смяротны прысуд Цепляку быў заменены на 10 гадоў турмы, а затым і на высылку з межаў СССР. Буткевіч 31 сакавіка быў расстряляны.

З сярэдзіны 20-х гг. увага ўладаў да РКЦ значна мацнелі. Судовы працэс над Я. Цепляком, яго высылка з СССР у некаторай ступені паслабілі жорсткае супрацьстаянне Масквы і Вацікана. У супрацоўніцтве былі зацікаўлены абодва бакі. Папа выказаў гатоўнасць ісці на некаторыя ўступкі ў пытанні дзейнасці РКЦ у СССР. Многія прыходы, раней адказваўшыся ад дзяржаўнай рэгістрацыі, пачалі яе праходзіць. Пасля суду над Цепляком два дыяцэзы ў БССР пуставалі. Іх кіраўніцтва ажыццяўлялася часовымі адміністрацыямі. Магілёўскім дыяцэзам, які пасля рэфармавання Касцёла ў СССР складаўся з 11 дэканатаў, 60 парафій з 115 000 вернікаў і 35 святарамі, кіраваў ксендз З. Пржырэмбэль.

У той жа час Каталіцкая царква ва ўмовах савецкай улады не пакідала спробаў пашырэння зоны свайго ўплыву. У 1923 г. Патрыарх Ціхан адзначаў, што, выкарыстоўваючы бязладзіцу, якая адбываецца ў Праваслаўнай царкве, папа ўсялякімі шляхамі імкнуўся насаджаць у СССР католіцызм. Для актывізацыі такога роду дзейнасці ў 1925 г. у Рыме пры Кангрэгацыі Усходніх Цэркваў была створана камісія "Pro Russia", якую ўзначаліў іезуіт Мішэль д'Эрбіны. Камісія займалася не толькі дапамогай католіцкай місіі ў СССР, але і місіянерскай працай сярод рускай эміграцыі ў Еўропе. У 1926 г. узведзены ў епіскапскі сан д'Эрбіны прыехаў у СССР, дзе здзейсніў некалькі патаемных епіскапскіх хіратаній і правёў рэарганізацыю католіцкіх епархіяльных структур. На тэрыторыі Савецкага Саюза замест ранейшых дыяцэзаў былі адчынены чатыры Апостольскія адміністратуры: Маскоўская (еп. Пій-Эжан Нёве); Ленінградская (еп. Антоній Малецкі); Магілёўская (еп. Баляслаў Слосканс) і Крымская (еп. Алесь Фрызон) [3, с. 63].

У БССР, асабліва ў прымежных раёнах і месцах кампактнага пражывання католікаў і палякаў, антысавецкія настроі пераважалі. Спрыяла гэтаму і несбалансаваная антырэлігійная праца. Беларусы-католікі ў большасці сваёй жадалі далучэння да Рэчы Паспалітай.

Неабходна адзначыць, што большасць святароў, многія з іх карэнныя жыхары Польшчы, не абмяжоўваліся толькі пастырскай дзейнасцю. Кіраунік АДПУ у БССР І. Апанскі паведамляў у ЦК КП(б)Б, што ў рэспубліцы Збігнів Ракітны настроены супраць савецкай улады. Разам з тым на ўсіх каталіцкіх клірыкаў вешалася бірка польскіх шпіёнаў і контррэвалюцыянероў: "Рымска-каталіцкая царква з'яўляеца буйнейшым фактам нестабільнасці, як у сілу таго, што яе ўплывам ахоплены значныя пласты насельніцтва (не меней 200-250 тыс.), так і, у асаблівасці, у сілу таго, што яна выконвае ролю прамой агенціі польскай дзяржавы" [10, ф. 4, оп. 21, д. 4, л. 426]. Найбольш уплывовых ксяндзоў арыштоўвалі і падвяргалі адміністратыўнай высылцы. Аднак у цэлым рэпрэсіі супраць каталіцкіх святароў былі значна меней жорсткімі, чым на праваслаўнае духавенства. Калі прадстаўнікоў апошняго падвяргалі расстрэлам, арыштам і ссылкам, то каталіцкіх клірыкаў усяго толькі высыпалі з СССР (так, у 1925 г. у заключэнні знаходзілася ўсяго 8 пробашчаў-католікаў).

Прадпрымаемыя савецкім кірауніцтвам меры па барацьбе з РКЦ далі свае вынікі. Да канца 20-х гг. дзейнасць Касцёла на тэрыторыі СССР была практычна поўнасцю загнана ў падполле. Мерапрыемствы па ўзмацненню Каталіцкай царквы ў СССР чакаемых вынікаў не далі. У заходніх рэгіёнах, меўшых значны сацыяльны патэнцыял, улады яшчэ не рашаліся на правядзенне агульных зачыненняў храмаў. У БССР на пачатак 1929 г. дзейнічала 111 каталіцкіх храмаў [4, с. 45].

20-я гг. ХХ-га ст. перыяд актыўнага распаўсюджвання розных нетрадыцыйных рэлігійных арганізацый, прадстаўленых галоўным чынам пратэстанцкімі дэнамінацыямі. Лютэране і кальвіністы (рэфарматы) дзейнічалі тут ужо больш чатырох вякоў, аднак мелі вузкую сацыяльную базу і нязначны эканамічны патэнцыял. На поле канфесійнага жыцця выходзілі нэапратэстанцкія арганізацыі: евангельскія хрысціяне-бапцісты, адвенцісты сёмага дня, хрысціяне веры евангельскай (пяцідзесятнікі), евангельскія хрысціяне і інш.

Баптызм у Расію прыйшоў у 20-я гг. XIX-га ст. У Беларусі атрымаў сваё распаўсюджванне ў асноўным сярод нямецкіх каланістаў і латышоў. Першай была створана баптысцкая абшчына ў в. Уць Добрушскага р-на. У 1905 г. там быў пабудаваны першы малітоўны дом [15, с. 127]. Першыя групы пяцідзесятнікаў, бяручых пачатак ад амерыканскай царквы "Асамблея Бога", адкрылі ў рэспубліцы рэімігранты з ЗША, а таксама быlyя ваеннапалонныя і місіянеры пад час Першай сусветнай вайны. Адвентысты сёмага дня разгарнулі сваю дзейнасць у пачатку 20-х гг. ХХ -га ст.

Шырокое распаўсюджванне пратэстантызм атрымаў толькі з прыходам савецкай улады. Абвешчаная новым атэістычна настроенным кірауніцтвам краіны барацьба з усімі рэлігійнымі культамі на практыцы прайвілася ў агрэсіўнай атацы на Праваслаўную царкву. У.І. Ленін бачыў у сектантах саюзніка ў барацьбе з традыцыйнымі канфесіямі. Стаяўленне

да рэлігіі правадыр рэвалюцыі вызначаў у падначаленні яе практичным лозунгам, якія высоўвала палітычнае кіраўніцтва. Дэкрэт "Аб аддзяленні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы" ад 23 студзеня 1918 г. падрываў эканамічны базіс традыцыйных канфесій і, па меркаванню пратэстантаў, поўнасцю задавальняў іх патрабаванням.

На пачатку 20-х гг. абшчыны евангельскіх хрысціян-баптыстаў пачалі драбніцца на абшчыны евангельскіх хрысціян і евангельскіх хрысціян-баптыстаў. Рэгулярна арганізоўваліся курсы рэгентаў і праводзіліся з'езды абшчын. Віцебская губернія была цэнтрам распаўсюджвання адвентызма. Тут пражывала 39 % усіх адвентыстаў Беларусі. Група пяцідзесятнікаў евангельскіх хрысціян у Духу Апостальскім налічвала каля 80 чалавек, а дзве группы чурыкаўцаў 65 [5, с. 42].

У Магілёве ў 1917 г. была створана першая група евангельскіх хрысціян, якая складалася першапачаткова з трох санітараў шпітала. У далейшым група разгарнула актыўную працу ў акрузе. Ужо праз год разрозненныя суполкі евангелістаў былі аб'яднаны прадстаўніком УС ЕХ З.І. Баранавым. У 1917 г. у Мінску ўзнікла першая пратэстанцкая абшчына, якой кіраваў Б. Чабурэк. Ён у пачатку 20-х гг. арганізаваў хор і быў яго першим рэгентам. Актыўнай дзейнасцю адрознівалася слуцкая абшчына хрысціян-баптыстаў, узначальваемая У. Вялічкай. Першыя зборы праводзіліся абшчынай у кальвіністскім касцёле. На сабраныя сродкі ў Слуцку быў пабудаваны малітоўны дом, у якім у 1925 г. праходзіў акруговы з'езд работнікаў Саюза евангельскіх хрысціян [7, с. 385].

У Гомельскай акрузе былі моцныя пазіцыі ў баптыстаў. Існавалі тры абшчыны ў Гомелі, Чачэрску, Петрыкаве, агульная колькасцю 366 чалавек. Да канца 1925 г. у рэспубліцы дзейнічала 40 груп ЕХ (2732 чалавек), 7 груп баптыстаў (637 чалавек), 2 группы адвентыстаў (26 чалавек). Распаўсюджанне пратэстантызму ў Беларусі пасля каstryчніка 1917 г. цалкам залежыла ад праходзячых агульнасаюзных працэсаў. 4 студзеня 1919 г. быў выдадзены дэкрэт СНК РСФСР "Аб вызваленні ад воінскага абавязку па рэлігійных перакананнях", у якім заканадаўча была ўсталявана магчымасць праходжання альтэрнатыўнай воінскай службы або ж поўнае вызваленне ад яе па хадатайству Аб'яднанага савета. У той час за адмову ад службы ў Чырвонай Арміі рэвалюцыйны трывнал выносіў смяротны прысуд, але такі адмяняўся пры своечасовым звароце рэлігійных арганізацый у УЦВК. На трэцім Сусветным кангрэсе баптыстаў П. Паўлаў назваў гэты дэкрэт "выдатным па сваім значэнні актам у сферы рэлігійнай волі, не маеым прыкладу ў заканадаўствах іншых краін" [7, с. 177]. Пасля прыняцця дэкрэта выпадкі адмовы сектантаў ад воінскай службы па рэлігійных перакананнях пачасціліся, а ў некаторых месцах набылі масавы характар. Несумненна, многія пачалі ўступаць у сектантскія абшчыны, каб такім чынам пазбегнуць службы ў Чырвонай Арміі.

Нявызначаны быў пункт гледжання па сектантскім пытанні сярод вышэйшага кіраўніцтва краіны. М.І. Калінін, А.І. Рыкаў, У.Д. Бонч-Бруевіч лічылі, што з сектантствам не варта канфрантаваць, а неабходна наладжваць супрацоўніцтва і партыйным, і дзяржаўным структурам. М.І. Калінін падтрымліваў працоўны харктар абшчын. Вывучэннем сектантства ўшчыльную заняліся ў АДПУ. Органам удаўся знайсці рычагі ціску на кіраўніцтва вядучых пратэстанцкіх дэнамінацый для змены іх пазіцыі ў дачыненні да воінскай службы, што выклікала напружанаасць у стане баптыстаў і евангельскіх хрысціян. 1926 г. стаў паваротным ва ўзаемаадносінах дзяржауных органаў і сектантскіх арганізацый. Нарада пры Агітпрапе ЦК УКП(б) канстатавала, што ў "колькасным дачыненні цэлы шэраг сект з'яўляюцца масавымі арганізацыямі, якія налічваюць у сваіх шэрагах мільёны сяброў" і сектантства "уяўляе сабой дробнабуржуазны, галоўным вобразам сялянскі рух, і вялікім уплывам у ім карыстаюцца буржуазна-кулацкія элементы" [9, с. 50]. За перыяд 1923-1925 гг. колькасць іх абшчын у БССР павялічылася на 40 %, а за перыяд 1925-1929 гг. амаль падвоілася і дасягнула 89. У рэспубліцы дзейнічала 41 група евангельскіх хрысціян, 27 груп баптыстаў, 6 груп адвентыстаў. Усяго пражывала 4754 пратэстантаў.

На тэрыторыі Беларусі знаходзілася вялікая колькасць прадстаўнікоў іудзейскай канфесіі. Па статыстычным дадзеным налічвалася ў БССР у 1926 г. 405 435 яўрэяў. Да 1917 г. дзейнічала 704 сінагогі, у якіх працаваў 271 рабін. Напрыклад у Мінску – 83 сінагогі, у Магілёве – 50, Бабруйску – 42, Віцебску – 30 [14, с. 39]. Сінагогі ствараліся ў большасці выпадкаў па прафесійнай прыналежнасці.

У 1923 г. і ў цэлым па краіне, і ў рэспубліцы праходзіць масавае зачыненне сінагог. "Перапрафіліраваліся" храмы ў Гомелі, Рэчыцы, Бабруйску, Мозыры, Ветцы, Лоеве і т.д. У Мінску была зачынена харальная сінагога, умяшчаючая тысячи вернікаў і з'яўляўшаяся значным культурным цэнтрам яўрэйскага насельніцтва. У пачатку 1929 г. у рэспубліцы яшчэ дзейнічалі 547 сінагог [4, с. 45].

Важным атрыбутам іудзейскага жыцця з'яўляліся навучальныя ўстановы. У 1918 г. Дзяржаўны камітэт асветы выдаў загад забараняючы заняткі ў хедэрах. У маі 1922 г. Народны камісарыят асветы БССР дубліруя гэты загад. У 1921 г. у многіх гарадах рэспублікі, у тым ліку ў Мозыры і Полацку, ішлі судовыя працэсы над настаўнікамі хедэраў. Толькі ў Віцебску ў 1922-1923 гг. было зачынена 39 іудзейскіх школ. Уся антыіудзейская барацьба суправаджалася масавай "выкryывающей" агіт-прапкампаніяй, асноўнымі застрэльшчыкамі якой, як зрешты і ўсёй антыэрэлігійнай кампаніі, былі яўрэі, якія імкнуліся, адараўшыся ад веры і звычаяў бацькоў, уліцца ў сацыялістычнае грамадства.

Вырашальную ролю ў арганізаціі адукцыі выконваў утвораны ў Петраградзе ў 1922 г. Камітэт Рабінаў СССР, які ўзначальваў рабін Шнеерсон. Галоўной функцыяй Камітэту было распаўсюджванне сродкаў

заснаванай у 1914 г. у ЗША дабрачыннай арганізацыі "Джойнт". Дзякуючы значнай фінансавай падтрымцы з-за мяжы, а таксама далейшаму развіццю нэпа, з сярэдзіны 20-х гг. іудзейская рэлігійная адукацыя пачынае адраджацца, ды і ў цэлым становішча дадзенай канфесіі значна палепышылася. У 1926 г. у Полацку была адчынена новая іешыва, у якой наладжвалі заняткі рабіны А. Дрэйзін і Х. Колсман [6, с. 94]. У тым жа Мінску больш 270 дзяцей наведвалі сакрэтныя хедэры. У мястэчках Барысаўскай акругі ў 1926-1927 навучальным годзе большасць яўрэйскіх дзяцей наведвалі толькі хедэры. У 1927 г. полацкая іешыва была пераведзена ў Віцебск. Сюды пачалі прыбываць вучні і рабіны з закрываемых іудзейскіх школ і сінагог Расіі і Украіны. Віцебская іешыва стала галоўнай у СССР і праіснавала да 1930 г. У 1928 г. у Мінску дзейнічала 24 іешывы з 115 слухачамі ў розных "нябачных" сінагогах. У ешыботах вучыліся каля 300 мінскіх яўрэяў. У канцы 20-х гг. Беларусь з'яўлялася цэнтрам іудзейскай адукацыі ў СССР.

Да 1929 г. большавікі назапасілі багаты вопыт антырэлігійнай працы, хаця дзейнасць партыйна-дзяржаўных структур і не прывяла да ліквідацыі рэлігійных арганізацый, а таксама не сфарміравала атэістычнага светапогляду ў колькі-небудзь значнай часткі насельніцтва. Была створана сур'ёзная заканадаўчая база дзяржаўна-царкоўных адносін, завяршеннем якой сталі пастановы ЦВК РСФСР ад 8 красавіка і НКУС ад 1 кастрычніка 1929 г. Усё большае значэнне ў рэалізацыі дзяржаўнай канфесійнай палітыкі адыгрывалі сілавыя структуры. Нягледзячы на некаторыя разнагалосіцы ў кіраўніцтве краіны ў поглядах аб метадах антырэлігійнай працы, непасрэдныя выкананіцы пункта 13 праграмы партыі адзіным эфектыўным сродкам працягну барацьбы з рэлігіяй і царквою бачылі жорсткія дзеянні. Дужацца з рэлігійнасцю "культурніцкім" метадамі ў склаўшыхся ў канцы 20-х гг. умовах уладам не ўяўлялася магчымым. Больш надзейным уяўляўся шлях зачынення храмаў, арыштаў і высылак царкоўных іерархаў і святароў, запугвання вернікаў.

ЛІТАРАТУРА І КРЫНІЦЫ:

1. Архіў КДБ РБ.
2. Архивы Кремля. Политбюро и церковь 1922-1925 гг. в 2 кн. / М., 1997, кн. 1.
3. Венгер А. Рим и Москва. 1900-1950. М., 2000.
4. Дубянецкі Э. С. Міжнацыянальныя адносіны на Беларусі ў 20-я гады ХХ-га стагоддзя: Дыс. ... канд. гіст. навук: 07.00.02. Mn., 1995.
5. Дьяченко О.В. Формирование протестантского меньшинства в восточной Беларуси в конце XIX – первой половине XX в.//Этнография Белорусского Поднепровья. Могилев, 1999.
6. Иоффе Э.Г. Страницы истории евреев в Беларуси. Mn., 1996.
7. История евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1989.
8. Канфесіі на Беларусі. Mn., 1998.
9. Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.
- 10.Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь.
- 11.Няхай сведчанне іх веры не забудзеца. Лёс каталіцкага касцёла на Беларусі ў 1917 – 1953 гг. Непакалянаў, 2000.
- 12.Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995.
- 13.Процька Т. Пакутнік за Веру і Бацькаўшчыну: Мітрапаліт Мельхісэдэк. Mn., 1996.
- 14.Скир А. Еврейская духовная культура в Беларуси. Mn., 1995.
- 15.Традиционные вероисповедания и новые религиозные движения в Беларуси. Mn., 2000.
- 16.Цыпин В. Русская Церковь 1917-1925. М., 1996.